

ВДУ – КРОК У ТВАЮ БУДУЧЫНЮ

Удзельнікамі алімпіяды для абітурыентаў нашага ўніверсітэта сталі амаль 300 вучняў 10 – 11 класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі і выпускных курсаў устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі Віцебска, а таксама Віцебскай, Мінскай і Магілёўскай абласцей. Варта адзначыць, што алімпіяды па вучэбных прадметах «Французская мова», «Агульная тэорыя права. Грамадзянскае права (агульная і асабліва частка)», «Педагагіка» праводзіліся ўпершыню.

Удзельнікаў алімпіяды вітала Міраслава Юзэфаўна Бобрык, прарэктар па вучэбнай рабоце нашага ўніверсітэта, кандыдат геаграфічных навук, дацэнт: «У гэтым годзе ВДУ стаў лаўрэатам прэміі ўрада ў галіне якасці. І гэта дасягненне ўсяго калектыву. Хутка, калі вы станеце нашымі студэнтамі, вы таксама адчуеце, што такое якасная адукацыя».

Ва ўніверсітэце кожны абавязкова знойдзе сваё прызвание. Спецыяльнасці на любы густ, магчымасць займацца навукай і паступіць у магістратуру, а потым у аспірантуру, творчыя мерапрыемствы і спартыўныя спаборніцтвы – у нашым ўніверсітэце

створаны ўсе ўмовы для развіцця кожнага студэнта і раскрыцця яго здольнасцяў».

Лілія Львоўна Алізарчык, загадчык падрыхтоўчага аддзялення ўніверсітэта, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, расказала, што наш ўніверсітэт адзначае 110-гадовы юбілей і што сёння ён спалучае векавыя традыцыі з інвацыямі вышэйшай школы. Лілія Львоўна пазнаёміла абітурыентаў са спецыяльнасцямі гэтага года і звярнула ўвагу на «навінку» – спецыяльнасць «Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі (у ахове здароўя)».

Я пацікавілася ў абітурыентаў, у якой алімпіядзе яны прымаюць удзел і куды плануюць паступаць.



**Валерыя
МЯДЗВЕДЗЕВА**
(сярэдня школа
№27 г. Віцебска):

«Я ўдзельнічаю ў алімпіядзе па гісторыі. Мне вельмі падабаецца гэты прадмет, бо гісторыя вакол нас. Лічу, што без мінулага не можа быць і будучага. Калі выпадае магчымасць, з задавальненнем удзельнічаю ў алімпіяды і канферэнцыях, звязаных з гісторыяй. Планую паступаць на спецыяльнасць «Гісторыя і грамадазнаўчыя дысцыпліны» у ВДУ».



Юлія РАБЕЦ
(філіял БДТУ
«Віцебскі дзяржаўны
тэхналагічны
каледж»):

«Я вырашыла прыняць удзел у алімпіядзе па прадмеце «Агульная тэорыя права. Грамадзянскае права (агульная і асабліва частка)» – невыпадкова. Лічу, што кожны чалавек павінен ведаць свае правы і абавязкі. У будучым я хачу дапамагаць людзям вырашаць юрыдычныя пытанні. Мару стаць студэнткай ВДУ імя П.М. Машэрава».

Валерыя СІНЕВА
(сярэдня школа №4
г. Віцебска):

«Я ўдзельнічаю ў алімпіяде па беларускай мове. Лічу нашу мову роднай і імкнуся на ёй размаўляць. Хоць мы з сям'ёй і прыехалі з Расіі, але беларуская мова стала часткай нашага жыцця. Падрыхтавацца да алімпіяды мне дапамагала настаўніца беларускай



мовы і літаратуры Вольга Сцяпанавна Зяўлюкіна. Дарэчы, яна выпускніца вашага ўніверсітэта».

ВЫДАТНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА

На педагагічным факультэце прайшла прафарыентацыйная творчая сустрэча з удзельнікамі ўзорнага аматарскага калектыву «Альтанка». Мерапрыемства праводзілася ў рамках святкавання 110-гадовага юбілею ВДУ.



У гэты дзень у актавай зале факультэта было весела і падаманнаму цёпла і ўтульна. Студэнты падрыхтавалі насычаную музычную праграму і здзіўлялі гасцей яркімі творчымі нумарамі. З прывітальным словам выступіла дэкан ПФ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт Іна Шарапава. Яна расказала пра спецыяльнасці факультэта, насычанае студэнцкае жыццё і перспектывы працаўладкавання:

«Праводзіць прафарыентацыйныя сустрэчы стала добрай традыцыяй. Для нас важна, каб на спецыяльнасць «Музычнае мастацтва, рытміка і харэаграфія» паступалі абітурыенты, якія свядома выбіраюць сваю будучую прафесію».

Я лічу, што сённяшнія мерапрыемствы вельмі важнае не толькі для ўдзельнікаў студыі «Альтанка», але і для нашых студэнтаў. Нашы калектывы змаглі паказаць свае ўменні, а таксама паглядзець, якія новыя творчыя напрамкі ёсць у Віцебску. У будучым, магчыма, студыя «Альтанка» будзе пашырацца і хтосьці са студэнтаў там знойдзе першае працоўнае месца».

Госці сустрэчы змаглі пазнаёміцца з творчымі калектывамі ВДУ, гісторыяй іх узнікнення, рэпертуарам і планами на будучыню. Пра гэта расказалі іх кіраўнікі.

У сваю чаргу, удзельнікі студыі «Альтанка» паказалі свае цікавыя музычныя нумары».

«Такія сустрэчы – выдатная мадэль супрацоўніцтва. У нас ёсць магчымасць прывесці і пазнаёміць дзяцей, якія займаюцца музыкай, з педагагічным факультэтам. Многія з навучэнцаў мараць стаць педагогамі. Пабываць у ВДУ – значыць адчуць дух студэнцтва. Гэта выдатная магчымасць пераняць уменні і навыкі выкладчыкаў і студэнтаў, у якіх ёсць вялікі вопыт работы», – прызнаўся Мікалай Радзіёнаў, кіраўнік «Альтанкі».

Алеся МЯДЗІЛЬ.
Фота аўтара.